

Hod VIII.

Červień 1936 h.

№ 6.

# Шлях Моладзі

## Šlach Moladzi

... „Падымайся з нізін, сакаліна сям'я,  
Над крыжамі бацькоў, над нягодаў!  
Занімай, Беларусь маладая мая,  
Свой пачэсны пасад між народамі.”

ЯНКА КУПАЛА.



---

V I L N I A

Biełaruskaja Drukarnia im. Franciška Skaryny — Vilnia, Zavalnaja vul. 1—2.

---

### ЗЪМЕСТ № 6:

1. \* \* \* — М. Машара; 2. \* \* \* — С. Хмара; 3. Шляхам да палепшаньня быту — Я. Н.; 4. С 10-tyja ūhodki śmierci K. Svajaka — J. N.; 5. Вясна прыйшла — Горн; 6. На родным палетку — Андрэй Чэмэр; 7. Палемічныя зацемкі; 8. Chronika; 9. Z kraju; 10. З выдавецкай нівы; 11. Usiačuna; 12. Paštovaja skrynka.

---

Braty! Ci pravodzicca ў Vas školnaja akcyja i ci robie Vy ў hetym kirunku jakija-niebudź zachady. — Pomnicie, što rodnaja biełaruskaja škoła paviadzie nas da lepšaj budučyni. Kožny biełarus pavinen damahacca biełaruskaje škoły!...

Infarmacyi, instrukcyi, druki i farmulary na žadanie vysyła je biaspłatna školny Sakratarjat: Wilno, Karaleŭskaja 3—8.

---

### ВІЕЛАРУСКАЯ АВЕСЕДА.

Беларуская абэдэда.

A, a	—	A, a.	J, j	—	Й, й.	R, r	—	P, p.
B, b	—	Б, б.	Ja, ja	—	Я, я.	S, s	—	C, c
C, c	—	Ц, ц.	Je, je	—	Е, е.	Ś, ś	—	СЬ, съ.
Ć, č	—	ЦЬ, цъ.	Ju, ju	—	Ю, ю.	Š, š	—	Ш, ш.
Č, č	—	Ч, ч.	K, k	—	К, к	T, t	—	Т, т.
D, d	—	Д, д.	L, l	—	ЛЬ, ль.	U, u	—	У, у.
E, e	—	Э, э	Ł, ł	—	Л, л.	Ü, ü	—	Ү, ү.
F, f	—	Ф, ф.	M, m	—	М, м.	W, w, V, v	—	В, в.
G, g	—	Г, г.	N, n	—	Н, н.	Y, y	—	Ы, ы.
H, h	—	Г, г.	Ń, ń	—	НЬ, нъ.	Z, z	—	З, з.
Ch, ch	—	X, x.	O, o	—	О, о.	Ž, ž	—	Ж, ж.
I i	—	I, i.	P, p	—	П, п.	Ź, ź	—	ЗЬ, зъ.

---

### „Шлях Моладзі“

МЕСЯЧНЫ ЧАСАПІС БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ.

Складка на 1 месяц 30 гр.; на 3 месяцы 50 гр., на паўгода — 1 зл., на год — 2 зл.

Заграніцу — ўдвая даражэй.

Адрес Рэдакцыі: Вільня (Wilno), Завальная № 1—2  
Рэдакцыя адчынена ад гадз. 9 да 3-яй папаўдні.

---

# Шлях Моладзі

МЕСЯЧНЫ ЧАСАПІС БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ.

Год VIII.

Вільня, Чэрвень 1936 г.

№ 6 (92).

## Міхась Машара

\* \* \*

Вечер зьнямогся зусім,  
Бродзячы ў моры калосься —  
Лёг адпачыць паміж ніў;  
Сыціхлі кусты вербалозъя.

Дзень — адыйшоў... За гарой  
Сонца згарэла ў пажары.  
Яркія зоры над ціхай зямлёй  
Сеялі сонныя чары.

Ночка прыйшла на зямлю,  
Ночка прыйшла, якіх мала.  
Ціхую казку сваю  
Дзіўнымі дзівамі ткала.

Хмельная трэль салаўя,  
Ціха няслася здалёка.  
Родная вёска мая —  
Вёска заснула глыбока.

Сэрца трывожна чамусь  
Слухае казку начы.  
Быццам ізноў Беларусь  
Сыпіць ад мяжы да мяжы.

Вясна—1936.

## С. Хмара

\* \* \*

Чырванью макаў закрасавалі  
Хусткі — дзяўчатаў — апінкі —  
Ў вачах дваіліся, учацьвераліся —  
Майлі вуліцы, рынкі.  
Сонца касулькамі з неба ўсміхалася  
— Хусткі ўсміхаліся сонцу —  
Чырванью яркаю песнью пяялі  
Й ракою ліліся бясконцай.  
Ятрылі сэрцы. Калолі, як джалы,  
Панскія вочы — апінкі. —  
Вёска жаночы так дзень спатыкала:  
Дэмантравала на рынку.

## Шляхам да палепшаньня быту

(З прычыны Дня Коопэрацыі).

З усіх старон чуем нараканьні і бедаваньні. Няма хлеба, няма зямлі, няма працы, няма грошай, гінем у цемры і бядоце і г. д. Палажэнъне агульнае, а краю нашага і беларускае моладзі—асабліва цяжкае. Трэба шукаць выхаду, трэба шукаць спосабаў і магчымасцяў паправы сёйго быту. Але як?

Вось-жа дамагаемся зямельнай рэформы, дамагаемся надзелу зямлій безземельных і малаземельных, маем вялікія і прыгожыя пляны і пр. грамы перабудовы жыцьця. Дамагаемся працы і школы, дамагаемся ўрэшце належных нам правоў і свабоды. Усё гэта добра і трэба гэта рабіць усім дружна і арганізавана, бо толькі тады гэтыя дамаганьні будуть заспакоены. Робячы аднак гэта, трэба нам памятаць, што малатолькі дамагацца, а трэба ў гэным кірунку ўсім магчымымі шляхамі йсьці. Трэба свае дамаганьні чынамі падтрымліваць і пачаць канкрэтную барацьбу з найбліжэйшым ворагам.

Сяньня, жывучы нават у цяжкіх абставінах, даём мы аднак магчымасць утрымлівацца розным спэкулянтам, пэрважна чужым гандляром і перакупшчыкам, дармаедам, пасрэднікам, а часта мазольна зароблены грош пушчаем на рэчы непатрэбныя — на тытун і гарэлку. — Дык мейма-ж меру. Ня дайма ані граша на тытун і гарэлку, зынішчма пасрэдніка-спэкулянта арганізаваньнем і падтрымліваньнем сваіх коопэратаў.

Праўда, арганізацыя коопэрацыі ў Польскай Дзяржаве апошнім часам вельмі абцяжана. З усімі аднак перашкодамі трэба рашуча змагацца і рабіць сваё, бо-ж коопэрацыя зараз-же можа нам даць канкрэтныя і дадатнія вынікі ў нашай барацьбе з вызыскам, каторы так нам даецца ў знакі. Праўда, яшчэ гісторыя коопэрацыі на нашых землях вельмі сумная, але яна няхай нас не адстрашае ў працы, а няхай будзе толькі нам навукай, як да коопэрацыі брацца ня можна. Бо-ж тое, што раз нам праца ў гэным кірунку не ўдалася, ня сьведчыць, што ідэя коопэрацыі благая. Творачы коопэратаў, як спажывецкія, так крэдытныя і вытворчыя, аддавайма іх кіраўніцтва людзям сваім—беларусам—чэсным, умелым, а пры tym тварэма належную сваю над імі кантроль.

Памятайма так-же, што творачы сваю беларускую коопэрацыю, творым эканамічную падставу свайго адраджэнья, даём працу сваім людзям, рэальна прыступаючы да палепшаньня свайго быту.

Дык падтрымлівайма дружна свае дамаганьні, узнаўляйма і ўзмацоўвайма іх, арганізуймася, закладайма беларускія коопэратаў, каторыя напэўна моцна помогуць нам у нашай барацьбе за съветлыя свае ідэалы!

Я. Н.

## U 10-tyja ūhodki śmierci K. Svajaka

Sonca pavoli chiliłasia ūniz, kidajučy zołata-čyrvonyja svaje kasuli. Sosny vysokija cicha šumieli, łoviačy huki dalkija, šopat kustoŭ pryziemnych i homan duboū i asin. Dzieści daloka pad sinim i čystym niebam, słaviačy Ŀsiomahučaha, špiavaū piešniu viačerniuju šery žaúranak.



Kazimier Svajak (Ks. Kastanty Stepovič).

Pamału i pavažna dzień ustupaū svajo mjesca nočy viaśnianaj. Nivy ūžo apuścieli, a pastuški što-raz čaściej kidali svoj zrok na zachad, čakajučy kanca svaje pracy. U mieście taksama praca užo spyniałasia. Tolki pa chodnikach ludzi chvalami płyli i płyli. Viežy i kupały jašče załacilisia, a drevy redkija ū drem zapuskalisia.

Tak cicha i pryoža kančala svoj viek karotki subota 6 červienia 1936 h. Cicha i pryoža bylo ūsiudy. Cicha i pryoža bylo i na mohilkach Rossa la Vilni, dzie nad mahiľaj pieśniara Biełarusi narod z usich staron — z miesta i viosak dalokich — u vialikuju hramadu sabiraūsia.

Ale dzie-ž mahiľa paeta? Dzie-ž mahiľa Svajaka słaňaha? O, siaňnia znajšci jaje nia lohka, choć lažyć jana na horcy, što Horkaj Litarataŭ zaviecca. Siaňnia na miescy henym z usich staron kvietki i vianki vidniejucca. Ludziej nadchodzić što-raz bolš, a miesca mahiľki pry kvietkach aznačajuć strojnaju stavaju biełaruskija skaüty, stojačy na banarovaj straży. Naúkoła ich sialanki, sialanie, moładź, intelihencyja, robotniki i miaščanie. Uſie jany zyjślisia siudy, kab pakłanicca svajmu paetu za jahonuju pracu dla Biełarusi, ušanavać jahonuju pamiać, a miesca hrobu jahonaha pamiatnikam na vieki azn-čyć.

Uračystaś pačałasia. Pry kvietkach u ūborach kašcielnych žjavieusia Ks. A. Stankievič, tavaryš i apiakun pradčasna zhassaha paeta. U hetuju chvilinu chor piaje biełaruskuju relihijnu piešniu „O, Boža, Zbaūca naš... Pašla ciša... A dalej płyli ūzo słovy pryožyja ab Svajaku z vusnaū Ks. A. Stankieviča, katory taksama adkryū i pašviaciū pamiatnik. Pramæulaŭ tak-ža i ūspaminami svaimi ab Svajaku dzialiūsia i druhi jahony siabra Ks. V. Hadleūski. Zakončana-ž byla ūračystaś ahułnymi molbami za supakoj dušy pieśniara i himnam: „Boža, što kaliś narody”...

Pavoli raschodzilisia ludzi i jšli ū zalu BIHiK na akademiju ū čeśc Svajaka. Na Horcy Litarataŭ, na Rossach, siarod viankoū i kvietak nad mahiľaj, siarod dreū i kryžoū vidnieūsia pamiatnik novy — plita prostaja, kamiennaja, z znakam liry, imiem paeta i jahonymi praročymi słavami:

„Idzie voś jasnaja para,  
Pravidu świecić nam zara,  
Ričyna — Maci — Biełaruś,  
Haroj, žyva!...“

Zala Instytutu zahadzia ūžo byla pryhatavana i prybrana. Na frontavaj ścianie pad herbam Pahoni, u bieła-čyrvona-biełych sciahoch i žyvych kvietkach, visieū partret K. Svajaka. Ludziej mnostva, tak što uſie nie mahli pamiaścicca.

Akademiju adčyniū inž. A. Klimovič, katory naupierad ad imia ſviatkavalnaha Kamitetu 10-tych uhodkaū ſmierci K. Svajaka padziakavaū usim hramadzianam, jakija składali achviary na niadaūna adkryty pamiatnik i zaprapanavaū ušanavać pamiać paeta chwilinaj maūčańnia, a ū hetu-ž časinu chor BIHiK prapijaū žałobny marš „Rasstaüsia z nami Ty na vieki”...

Dalej iznoū mieū hołas Ks. A. Stankievič, jaki pračytaū cenny i cikavy referat ab žyći i tvorčaści K. Svajaka.

Kazimier Svajak — ci lepš Kastanty Stepovič, praūdzivaje prožvišča katoraha takoje było, — radziūsia ū v. Barani, Šviancianskaha pav. Byť jon synam sielanina. Zdabyušy pačatkavuju aśvietu, pieražyūšy mnoha hora, vučyūsia ū miestavaj škole ū Šviancianach, a paśla, paśviaciūšysia duchoučnamu stanu, u DUCHOŪNAJ SEMINARYI ū Vilni, katoruju končyū i ū 1915 h. byť vyśviačany na ksiandza. Budučy ū seminaryi (1906 i 1907) paznajomiūsia Svajak z biełaruskim rucham, hałouńa praz „Našu Nivu“ i paśla pačaū pisać, addajučy pieršyja svaje tvory da druku ū čas. „Biełarus“. U henym časie Svajak pačaū zapadać na zdaroū'i i musiū vyjaždžać lačyć svaje chvoryja hrudzi ū Zakapanaje za Krakavam. Padlačyūšysia i atry



Adkrycie pamiatnika Kaz. Swajaku.

maūšy stanovišča duchoučnika na vioscy, Svajak enerhična pracuje siarod narodu dla biełaruskaj spravy, uśviedamlajučy ludziej, vučačy moładź i aśviačajučy jaje, dy zasiavajučy ū sercy kožnaha biełarusa luboū da svajho narodu i da svajej Baćkaūščyny. Vialikaja ūsiaśvietnaja vajna, nienormalnyja žyciocyva abstaviny, pieraškody ū biełaruskaj hramadzkaj pracy z boku polskaha duchavienstva i inš., a tak-ža sama praca niščyli kvołaje zdaroūje paeta. Svajak što-raz čaściej prabyvaū ū Zakapanym, u mieru adnak sił pisaū. Urešcie-ž, čujučysia zusim asłablenym, zažadaū pryjechać u Vilniu i tut 6.V.1926 rasstaūsia z hetym śvietam, pakidajučy pa sabie nie maļuju i wielmi cennuju litaraturnuju spadčynu.

Hałoūnyja tvory Svajaka heta: zbornik vieršau „Mая ліпа“, vydany ū 1924 h., „Dzieja majej myśli, serca i voli“ (dniaǔnik), pjesa „Janka Kancavy“, „Чарку дай браце“ (apaviadańie vieršam), „Kupalle“ (relihijnaja misterja, asnuta na biełaruskaj mitolohii), malitaǔnik dla biełarusaŭ katalikoў „Hołas Dušy“, roznyja vieršy, apaviadańi i artykuły, raskinutyja pa roznych biełarskich čas-pisach.

K. Svajak, jak sam kazaŭ u ūstupie da „Majej Liry“, pisau „nie dla blichtru ani słavy“, ani taksama „dla zabavy“. Jon pisaŭ z vialikaj lubovi da Biełarusi, da svajho narodu. Praūda, Svajak pierš za ūsio byū paetam relihijnym, ale ad-načasna vialikim patryjotam i myśliciele n biełarskim. Ab hetym śviedčyć usia jahonaja tvorčaść. Vožmiem voś dla prykładu chacia-b paru jahonych vieršau, a navočna ab hetym prakanajemsia.

Hej ty, rodnaja staronka, Hej, krajočak miły, Chvalić budu ciabie zvonka Da samaj mahiły!	Ty ciarpieńie dušy hojš I žniamohu cieļa, Žyccio tvoryš, pieśni roiš, Vučyš žyć umieła.  Kali-ž chto ciabie nia lubić, Kraj moj rodny, miły, Chaj dušu svaju zahubić, Rastraciūšy siły.
--	---

(Čar Ajčyny).

O Boža — Boža, spašli žmiłavańie  
Nad Tvaím ludam, što poūny niadoli,  
Bo ūžo-ž jon prosić daūno žmiortvychstańia,  
Kab vyjści z kryüdy, z hrechu i niavoli.

Čužyniec lud Tvoj addaŭ na pakusu,  
Kab z jaho serca vyhnać Ciabie, Boža;  
Chaj kroū biazvinnych, da hrechu prymusy  
Pabudziać hnieū Tvoj na narod varožy.

Zbudzi, o Boža, lud Tvoj padniavolny  
Na trud svabodny, na łasku spakoju,  
Uzhlań na jahony los ciažki — mazolny.  
Na chleb miašany z horkaju ślazoju.

Uzhlań, o Boža, — zoram svajej mocy  
Sakruš niačystych pracu ruk pahanych,  
A bahaslaŭ svoj lud biedny radočy,  
Jak maci kwołych dzietak miłavanych.

(„Maja Lira“—Ad te lèvavi...)

K. Svajak heta hłyboki biełaruski filozaf, ideoloh biełarskaha adradžeńia i prarok lepšaj budučyni, bo-ž pisaŭ jon:  
Śvet čaroūny-cudoūny mianie ūziaū ū abojmy  
Napaiūšy adviečnaj žurboj ideału,  
Tvoraū dziūných usiudy vidžu ceły plojmy  
I čuju nad saboju ūsiebytu navaļu. (Duša Maja).

Dla ūsich-ža ludcoū, hdzie jośc ich kolki,  
A dnaho treba na świecie tolki —  
Biez čaho śviet naš — bļudna daroha:  
Usim da ščaścia patreba Boha. (Ščaście).

I duch narodny advažna paťstanie:  
Raňiaci budzie daliny i hory.  
Budavač budzie na złomach ajčyny  
Rukoj mahutnaj z ahniom Prometeja. §  
A sam jak zhnie, daśc testamant synu,  
Kab nie zmalela Ajčyny ideja... (Ajčyny miłaj...)



#### Pamiatnik K. Svajaka.

Zdabyć treba pierš ziamielku, Hlań kruhom, bratok moj rodny,  
Bo kraina-matka ūsim: Padzivi naš rodny kraj:  
Chlabok rodzić i kudzielku Jon bahaty, jon prastorny —  
Dzieciām rodnym, nia čužym. Jamu trud ty svoj addaj!

Voś ziamielku inšym ładom Budzieš mieć ziamielki ūdoval,  
Dzialić treba čym daňiejj: Škoły zrobiacca z dvaroū;  
Chto nam pavukom, ci hadam, I aviečkaj i karovaj  
Pojdzie proč raniej-paźniej. Zmožyš panskich šlachtunoū.

Hej, budujcie-ž, maje ludcy,  
Žyccio novaje naŭkruh,  
Navat sonki chaj pračnucca, —  
Chto nia vorah—budzie druh! (Hej, budujcie!)

Narod byť asobna, tvaryť svaju siļu, —  
Kultury nia mieū, a tvaryť...

Narod moj ty biedny, padziakuj ty Bohu,  
Što možaš ciapier pakazać,  
Sabranuju siļu na tuju darohu,  
Dzie možna svabodu spaznać.

Chто syn twoj—syn vioski—niachaj chutčej ūstanie,  
Pratreć svaje vočy na dzień,  
Idzieć bo para — para žmiortvychstańia —  
„Pałožan tapor na kareń“.

Advažna-ž, moj bracie, ty prařdu ad Boha  
Niasi ū śviet šyroki na kraj,  
A choć i ciarnista tvaja šlach-daroha, —  
Jana zaviadzieć až u raj! (Šlacham ciarnistym).

Tłumačeńnia, komentaraŭ vieršy henyja zdajecca nie patrabujuć, bo-ż Svajak vyrazna ū ich kaža, jak lubym byť jamu rodny kraj, što było, što jość, što treba rabić i što budzie...

Hłybaka adčuvaŭ i pamastackuapisvaŭ Svajak i pryrodu Biełarusi. Hałoūnymi adnak matyvami jaho tvorstva žjaūlalisia asabistyja pieražyvańni i filozofična-relihijnyja dumki, u śviatle katorych vypracoўvaŭ jon biełaruskuju ideolohiju.

Sioleta minuła ūžo 10-ć hadoū ad śmierci paeta. Ale jon—Svajak — należa da tych, što śmierciaj svajoj rodziacca da novaha žycia. Svajak zapraūdy „nie pamior, a naradziūsia!“, jak sam ab hetym za žycia praročy. Tamu ū tvorčaści Svajakovaj tak šmat siły, z jakoj treba karystać i nam, biełaruskaj młodzi.

J. N.

### Вясна прыйшла

Вясна прыйшла — цвітуць сады,  
Сяйбіт выходзіць ўжо на поле,  
Кідае зерне ў пух ральлі,  
Каб сабраць жніва лепшай долі.

Вясна прыйшла — цвітуць сады,  
Жывая кроў хутчэй іграе.  
Браты! Хто духам малады,  
Үставай, бо праца рук чакае!

Вясна прыйшла — цвітуць сады;  
Ўжо новых дзён зара усходзіць.  
Праз векаў век цярпелі мы,  
Цяпер пара сказаць ўжо: годзі.

Вясна прыйшла — цвітуць сады;  
Ў грудзёх бурляць прылівы сілы;  
Я чую покліч барацьбы  
За свой народ, за край свой мілы!

Горн.

Андрэй Чэмэр.

## На родным палетку

4)

### IV.

З шумам і гоманам надыходзіла трывумфуючая вясна.  
Тысячы ручаёў, разагрэтыя залацістымі праменьнямі  
сонца, съляпілі вочы сваім мігатлівым, люстрана-жававым  
бегам!

На чорных, вогкіх узгорках паказалася першая блед-  
ная траўка, над нівамі і пасёлкамі лунаў серабрысты гала-  
сок жаўранка.

Сонны бярэзьнік, прабуджаны залётнымі падмухамі  
вяснянага ветру, ледзь чутна шумеў бязылістымі галінкамі.

Рэкі грозна гаманілі мутна-жоўтымі хвалямі, заліваю-  
чы дарогі, палі і сенажаці.

Васіль чытаў апошнія навіны „Нашай Працы“ і „Бе-  
ларускай Крыніцы.“

Ад ранаў у часе пажару ўжо мала што асталося,  
толькі падвязаная рука была съведкай паважных апёкаў.

Вясняны ветрык рассыпаў валасы Васіля, перагортваў  
бачыны газэты, абдуваў пахам палёў і сенажаці.

Прагледзіўшы газэты, Васіль задумаўся аб tym, як  
цяжка жывецца беларускаму селяніну, як кожны цягне  
з яго апошнія сокі, зьдзекуецца, ашуківае...

І дзе шукаць рады? Толькі і толькі ў сваей уласнай  
самаабароне!

Пакуль сялянства не сарганізуецца, пакуль кожны бу-  
дзе йсьці пасабе, датуль будзе бітым і ашукваным.

Не! Ня можна пакінуць справы на першай няўдалай  
спробе!

Трэба далей прабаваць, трэба будзіць народ!

\* \* \*

— Вася, госьць да цябе прыйшоў! — клікнула маці.—  
Хто?... А... а! Панна Алеся!... Якая-ж важная справа прывяла  
„паненку“ да мяне?

— Не жартуйце змяне, Васіль. Выратавалі мне жыць-  
цё, ды яшчэ „якая прычына“... Прыйшла падзякаваць Вам—  
выцягнула да яго руку.—Шчыра, з усяе душы дзякую! І па-  
верце, ніколі не забуду, што вы рызыковалі сваім маладым  
жыцьцём для зусім далёкай і мала знанай асобы! — гава-  
рыла, моцна ціснучы яго руку.

— Пакіньце, пакіньце! — спыняў Васіль. — Нічога  
надзвычайнага я не зрабіў, а тое, што зрабіў для Вас, зра-  
біў-бы і для кожнага іншага. Вось лепш скажэце, чым ма-  
гу быць карысным „пані інструктарцы?“

— Ах, пакіньце ўжо гэтыя кпіны! Ну што-ж у тым кепскага, што працую ў польскіх установах? Каб былі беларускія, то працавала-б у беларускіх!... Ці я вінавата, што іх няма?... А калі хочаце ведаць, дык прыйшла запісаца ў ваш гуртак...

— О, спазніліся! Гуртак наш не зацверджаны і разагнаны вашымі „стшэльцамі“ ды іншымі прыяцелямі...

— Зусім ня прыяцелямі! А што знаюся з імі, то яшчэ ня доказ, што падзяляю іх думкі! Напэўна й вы знаецеся ня толькі з прыяцелямі...

— Знаюся, але не супрацоўнічаю так, як вы!—Але пакінем гэтыя спрэчкі! А вось цікава, чаму панна Алеся раптам пачула сымпатыю да нас, што аж гатова запісаца ў беларускі гуртак? Здаецца раней крыху йначай думала?...

— Што раней я думала, — ня ведаце, а калі-б і кепска думала, то кожны можа мыляцца...

— Адным словам, цяпер хочаце працаваць у беларускім гуртку, на карысць беларускага адраджэння? Ну, дык я вельмі рад, што вынес з агню не якуюсь ляльку, а салідную і чэсную грамадзянку. Працы маем аж зашмат. Але ведайце, што і перашкодаў ня мала!

— Перашкоды бачыла на ўласныя вочы! Пра гэта можаце не казаць. Толькі як жа працаваць, калі ваш гуртак развязаны?

— Заложым другі! Або папрабуйце залажыць у Сялішchoх.

— У Сялішchoх? Але я ня ведаю, ці патраплю, ды ў нас-жа й так ужо ёсьць некалькі арганізацыяў.

— Ага, то вам шкада рабіць канкурэнцыю „Стшэльцу“ ды „Кулку младзежы,“ — ну, калі так, дык няма чаго гаварыць!..

— Але-ж не! Толькі трудна будзе распачаць... Блізка што ўсе дзяўчаты й хлопцы належаць да польскіх арганізацыяў...

— Блізка ўсе, але ня ўсе!

— Я зрэшта папрабую! Але вы мусіце мне дапамагчы. Радасны ўсьмех Васіля быў ёй адказам.

\* \* \*

— Грамадзяне! Суседкі і суседзі! — прамаўляў Васіль на скліканым у справе залажэння коопэратывы сходзе.

— Ці-ж не даволі вы цярпелі голаду, холаду, вызыску і гора! Ці вам павек хочацца быць гноем для чужое нівы? Ці вам мілейшы жыд або іншы чужынец ад родных дзяцей і суседзяў?

— Годзе зьдзеку і ашуканства! Вазьмече сваё жыцьцё ў свае ўласныя рукі! Прыгледзьцесь іншым народам. Чэхі, Галіндцы, Швэды, Немцы — маюць сілу і дабрабыт, бо

сарганізаваліся ў коопэратывы. Самі сваімі справамі кіруюць, самі карыстаюць з заработка, які мае ў нас кожны прыватны гандляр.

Няхай кожны з вас зложыць па 10—15 зл., за супольныя гроши заложым уласны коопэратыву, а за гадоў 4—5, выдаткі вам зьвернуцца падвойна·патройна!

Скончыў прамову, запрашаючы прысутных да дыскусіі.

— Вось, кажаш, заложым коопэратыву — адазваўся дзядзька Пятрук. — Але-ж мы ўжо закладалі гадоў 8 таму назад! І гроши далі, і управу выбралі, — усё як съледуе абгаварылі, а цяпер пайдзі пашукай! Ні слыху, ні дыху! Прапала ўсё!

— Нічога, брат, з нашымі людзьмі ня зробіш... — аказаўся Кастусь Турый. — Задурны мы, брат, народ! Ня варта прабаваць, усё роўна з гэтага нічога ня выйдзе..

— Не гавары так, Кастусь,—высунуўся дзядзька Ігнат. Ня выходзіла дагэтуль, бо рукі няўмелыя былі. Але калі за справу возьмемся ўмела, дык мусіць удацца!..

— Удасца?!. Як вунь у Гаравой!.. Гроцы прапілі, тавары пакралі, ды на гэтым і скончылася коопэратыву!..

— Ха, ха, ха!.. Ты, Васіль хоць не прапілі... пачуўся съмех у грамадзе.

— Суседзі! — перарваў Васіль. — Калі хто йшоў сюды на жарты і съмехі, дык моцна памыліўся! Хто хоча жартаваць, няхай ідзе на вуліцу, тут на гэта ня месца!

— Некаму відаць не падабаецца, што селянін хоча вырвацца з цемнаты, ды стаць на моцных гаспадарчых падставах.. Такіх нам на сходзе не патрэбна!..

— Калі не патрэба, дык рабі сам свой коопэратыву, а мы пойдзем да хаты! — пачулася з грамады.

— Хадзецце людзі!.. Ня варта траціць часу!..

— Вось маўчэце там! Расхадзіліся вельмі!.. — спыніў незадаволеных дзед Пранук. — Дай разумнейшым слова сказаць!

— Так, так! Не перашкаджайце там, грамадзяне! — пачулся галасы.

— Я прапаную, — аказаўся вучыцель Грэчка, знаны ўсім свой чалавек, — каб выбраць камітэт, які заняўся-б зборкай паёў і справай памешканьня, а пасля выбраць загадчыка коопэратыву.

— Дазвольце, людзі, — прамовіў узноў Васіль — ці ня лепш будзе вясьці сход так, як у праграме прадбачана? Установім вышыню паёў, выбярэм скарбніка, адказнага кіраўніка коопэратыву і наглядную Раду, а тады абгаворым справу памешканьня, тэрмін узносу паёў і наступнага сходу.

Словам, Васілю ніхто не спраціўляўся і яшчэ з гадзіну цягнуліся нарады сходу, аж урэшце выбралі управу, нагляд-

ную Раду, вызначылі тэрмін наступнага сходу, разважылі яшчэ некалькі справаў. Васіль зачыніў сход і дзядзькі, бала-каючы ды пакурваючы люлькі, грамадкамі пачалі расходзіцца дамоў.

\* \* \*

Аднойчы вярталіся Васіль з Алесяю з недалёкага мястэчка да дому. Гаварылі пра розныя справы, жартавалі, съмяяліся.

Абое чуліся маладымі і дужымі, поўнымі здароўя і энэргіі.

Васіль цяпер непадобны быў да таго, што вяртаўся з далёкага места да хаты. Загарэлы твар, пэўныя рукі і паходка, гучны съмех і гумар замянілі сълед непраспаных над кніжкай начай. Алеся добра і пэўна чулася пры гэтym шчырым і чесным прадстаўніку беларускай інтэлігенцыі. Тае праудзівае інтэлігенцыі, якая ня выракалася свае вёскі, ня шукала лёгкага хлеба на чужыне, але свае маладыя сілы ахвяравала на карысць народнага руху.

— Ну, што-ж, Алеся, — казаў съмяючыся Васіль, — як бачыш, грамадзкая праца ня лёгкая, але хочучы — працаўца можна!

Алеся задумана глядзела на шырокае мора жыта, на ѿмна-сіні далёкі лес і ясна-сініе неба.

— Так, працаўца можна, але ці ведаеш, што мне пазбаўляюць пасады, калі не пакіну арганізацыйна грамадзкае дзейнасці на беларускай ніве?

А тады ўсе мае надзеі на далейшую адукацию і кар'еру прапалі беспаваротна!...

Вечер лёгка хваляваў яе валасы, тузаў спаднічку і хварушок.

Дзяўчыня грудзі калыхаліся роўным, здаровым адды-ханьнем.

Васіль з прыемнасцю глядзеў на гэтую вясковую красуню-інтэлігентку і думаў: „Вось з такою дзяўчынай можна рука аб руку прабіаць сабе шлях да лепшай будучыні... Каб толькі адараўца яе ад чужацкіх уплываў!...“

— Слухай, Алеся — адазваўся па хвіліне, — ці ты лепей згадзілася-б жыць у недастатку, але чесна і спакойна, ці мець усяго даволі, але адначасна вечныя дакоры сумленья? Бо я дык бяспрэчна выбраў-бы першае. Шчасце не ў ба-гацьці. Паглядзі, колькі ёсьць багатых людзей на съвеце! А ці яны шчасльвія?... Напэўна большасць іх горш чуеца за мяне.

Наша вёска бедная, але мае добрае палажэнье, кожны сюдою праходзіць і праяжджае. Калі-б хто чесна і добра павёў коопэратыву, сяляне адкараскаліся-б ад вызыску і ашуканства пасярэднікаў.

Пакінь, Алеся, працу на карысьць чужынцаў! Вазьміся за коопэратыв! Таксама будзеш мець кусок хлеба. Я буду табе апорай і падмогай, будзем працеваць разам, будзем будзіць наш нешчасльвы народ да лепшай долі, і прыйдзе дзень, калі „загляне сонца і ў наша ваконца“!

Ускінула на яго свае прыгожыя сінія вочы і ціха прагаварыла: — Ці-ж мне самой прыемна працеваць між чужынцаў? Але што скажуць бацькі?..


— Бацьком мусіш вытлумачыць, што хочучы астатаца чеснай, ты ня можаш зрабіць іначай; і што, калі коопэратыв добра разаў'еца, дык зможа даць табе прызвітае і пэўнае ўтрыманье, а ня нейкую няпэўную ласку з чужое кішані... Ды з коопэратыву й бацькі будуць мець карысьць. Няхай ведаюць, што гэта ня толькі адбываецца, але і ўласны інтэрэс!

А калісъ... хто ведае, ці нашы дарогі ня сыдуцца разам?..  
Мо' лягчэй будзе зносіць перашкоды і праціўнасці лёсу...

Гэтым часам падыйшлі да павароткі ў Зарэчча. — Ну, бывай, Алеся! Пастарайся зрабіць так, як я казаў. Добра?..

— Пастараюся! — адказала яму съмяючыся і выцягваючы на развітанье руку.

(д. б.)



## ПАЛЕМІЧНЫЯ ЗДЕЦМКІ

„Не-стары“ — Максім Танк — Міхась Машара

Дзеля таго, што ня ўсе людзі аднолькавыя маюць пагляды, што не аднолькава думаюць часта вядуць між сабою спрэчкі, дыскусіі — палемікі. Палеміка-ж ведзеная культурна зьяўляецца вельмі добрым спосабам для вырашанья непараразимення, крысталізацыі паглядаў і агулам для выясняння розных няяснасцяў і нясумернасцяў. Я, пачынаючы палемічны аддзел у „Шляху Моладзі“, хачу сказаць пару слоў аб маладым бел. паэце Максіме Танку і ягонай крытыцы.

Максім Танк, як усім ведама, зьявіўся на беларускай літаратурнай ніве нядаўна. Паэт гэты мае бяспрэчна не малы талент і бел. грамадзянства спаткала яго вельмі прыхільна, а пэўная група людзей нават энэргічна высоўвае яго на першае месца. З агульным прызнаньнем Танка паэтам таленавітым не згадзіўся, і то яшчэ ў форме непрызываітай, крытык „Роднага Краю“, нехта „Не-стары“, каторы ў № 4 успомненага часапісу востра заатакаваў Танка. Выступленыне „Не-старога“ выклікала ў грамадзянстве агульнае незадаваленіе і нясмак. Зарэагаваў на гэта і сам Танк у № 7 (8) „Нашай Волі“, вершам „Крытык“, у якім, пачынаючы ад сабак, дэфэнзывы, касцей і розных іншых „красных славечак“, злай і збэсьціў „Не-старога“. Выступленынем гэтым, ясна, Танк пабіў сябе ў агульна-грамадзкай апініі горш, чымся біў яго „Не-стары“, і бязумоўна аслабіў варожасць настрою супроць „Роднага Краю“, а што найгорш — выявіў нявытрыманасць і вялікую чуткасць на крытыку.

Пасля гэтага здавалася, што Танк, калі будзе штось аб кім гаварыць або пісаць, дык будзе напэўна асьцеражнейшым. Азноў дзеж там... Адказаўшы „Не-старому“, Танк ускладае на сябе рызу крытыка і пачынае „крытыкаваць“... і то како?.. Свайго старэйшага таварыша, Міхася Машару... Ды яшчэ як?.. — Словам, той-ж Танк, які так востра выступаў супроць „Не-старога“, у сваей крытыцы адносна Машары куды перавысіў „Не-старога“... — Што-ж тады павінен быў-бы рабіць

Машара йдучы съядамі Танка? Ці-ж-бы ўялічыць ягоную лаянку адносна „Не-старога” і прысьвяціць яе яму — Танку?.. Але не аб гэта нам ходзіць.

Наўперад мусім съцвердзіць, што такая крытыка, як „Не-старога” і Танка, перасычаная нейкай злосцю, зайдрасцяй ды як-бы вывышаньнем сябе, — гэта агулам ніякая крытыка, а проста злосная некультурная нагонка і ёй у беларускай прэсе не павінна быць месца. З гэтым трэба раз на заўсёды скончыць.

Бараніць Машары ад Танкавай крытыкі мы ня будзем, бо яна плыткая, вузкая, злосная, беспадстаўная і някультурная. Агулам Танк чамусьці надта вуска ўсё бярэ і хоча ў кожным творы бачыць толькі праграмы, клясавасць, партыйнасць і панад гэта ня можа падняцца. А гэта, на наш пагляд, кепска. Бо ня можна да ўсяго падходзіць памасонску. А іменна, што тое, што ёсьць маей партыі, майго кірунку, хоць яно і гнілое, то аднак добро, а рэшта — ўсё дрэнь... Трэба помніць, што кепскі хрысьціянін можа быць горшы за камуніста і наадварот — камуністы чалавек чесны, хоць і няверучы, можа быць лепшым ад якога-небудзь хрысьціяніна. Дык ня дзіва, напрыклад, што Машара шукае наўперад чалавека беларуса, якому справа Беларусі ёсьць блізкай, а не тых ці іншых партыйцаў.

Трэба помніць так-жа аб tym, што паэтыкі талент гэта ня ўсё, бо вось быў у нас паэт — Бартуль — з вялікім талентам паэтыкім і радыкалізмам, а яго ўжо няма, хоць целам ён жыве...

### Яшчэ аб дэкларацыі правоў маладога пакаленія Польшчы

Як чытачы „Шляху Моладзі” хіба сабе прыпамінаюць, у № 4 „Шл. Мол.” была абгаворвана дэкларацыя правоў маладога пакаленія Польшчы і справа падпісаньня яе. Вось-жа тады адносна гэнай дэкларацыі занялі мы нэгатыўнае становішча і ня думаем, ясна, зъмяніць яго, пакуль сама дэкларацыя ня зъменіцца. Тым больш, што пасля таго рэдакцыя „Шляху Моладзі” атрымала шмат пісьмаў ад беларускай моладзі з вёскі, у каторых бадай усюды было падчыркнута, што дэкларацыя павінна быць датасавана і да вымогаў беларускага жыцця. Гэтым-же самым беларуская вясковая моладзь пацвердзіла правільнасць нашага становішча.

Трэба сказаць, што было пісьмо з вёскі „Старога”, які чамусьці ўмяшаўся ў справы моладзі, і які моцна бараніў дэкларацыю, даказваючы патрэбу яе падпісаць. У канцы аднак ён-жа цъвердзіць, што „Будзе і мусіць стварыцца (адзіны фронт маладога пакаленія—рэд.) у галоўнай меры пад знакам нацыянальнага руху”. „Гэта — пісаў далей ён — цяпер галоўнае зъяно нашай працы”.

Дык вось-жа дзеля таго, каб ня згубіць нацыянальнага знаку — мы, беларуская моладзь, ня можам і думаць падпісаць дэкларацыю правоў маладога пакаленія Польшчы ў дасюлешній яе рэдакцыі.

Пішучы аб дэкларацыі правоў маладога пакаленія Польшчы трэба ўспомніць і аб нядаўна адвешчанай праграмовай дэкларацыі польскай студэнцкай лявіцы віленскага університету — Z.P.M.S. і Z.P.M.D.L. U.S.B. Вось-жа дэкларацыя студэнцкай лявіцы ёсьць далёка шырэйшай і глыбейшай ува ўсім ад успомненай вышэй дэкларацыі правоў маладога пакаленія. Аднак, калі-б і гэту дэкларацыю хацеў хто-небудзь зрабіць падставай для супольнага паразуменія моладзі, то гэта ня ўдасца, бо і ў ёй між добрымі пунктамі, між мінімальнымі жаданнямі, на каторыя беларуская моладзь магла-б нават згадзіцца, як на пераходныя да далейшых і шырэйших, ёсьць так-жа пункты, на каторыя беларуская моладзь згадзіцца ня можа.

Агулам думка стварэнне супольнага фронту моладзі добрая, але і рэалізаваць яе трэба добра, незалежна і так каб моладзь уваходзячы ў гэты фронт для спраў, праўда, важных і вялікіх не патрэбавала аднак выракацца сваіх найвышэйшых імкненіяў.

j. p.

## **CHRONIKA**

### **Z biełaruskaha žycia**

**Sudy.** 17 VI siol. Vil. Haradzki Sud zasudziū hram. J. Pažniaka, redaktara „Bieł. Krynicy“, na 2 tydni aryštu i 40 zł. štrafu. 18.VI toj-ža sud zasudziū hram. Ul. Kazłoūskaha, redaktara „Novaha Šlachu“, na 1 miesiac aryštu i 50 zł. štrafu, a 26.VI heny-ž sud zasudziū jznoū redaktara „Bieł. Krynicy“ hram. J. Pažniaka na 2 miesiacy aryštu, z ustrymańiem kary na 2 hady, i 50 zł. štrafu. Jak hram. J. Pažniak, tak i hram. Ul. Kazłoūski abvinavačvany byli za svaje presavyja vystupleni, u katorych prakuror dahledziū prastupak.

**10-cilećcie hurtka BIHiK u Žodziškach.** Sioleta prypadajuć 10-tyja ūhodki isnavańia hurtka Biełaruskaha Instytutu Haspadarki i Kultury ū Žodziškach, Vialejskaha pav., śviatka vańie jakich adbudziecca 12.VII. Jubilata vitajem i žadajem udačy ū dalejšaj pracy!..

**Vandroúka biełaruskich studentaŭ.** Bieł. Stud. Sajuz sioleta letam łądzić vandroúku, z metaj paznańia rodnaha kraju, u Navahradčynie. Zborka 12.VII u v. Valaūka kala voziera Śvitež.

**Z dziejnaści BNA.** Niadaūna, na prapanovu niekatorych siabroū, Rada BNA praviała dyskusiju i zmianiła niekatoryja punkty prahramy BNA. 16.VI siol. adbyłosia pasiedžańnie C.K. BNA, na jak m była pryniata rezalucyja ab sučasnym pałažeńni Biełarusaū u Polskaj Dziržavie. Rezalucyja heta była nadrukavana ū № 31 „Bieł. Kr. nicy“.

**Biełaruskaja pilihrymka ū Kalvaryju.** Za prykładam minułaha hodu, z inicyjatyvy vilenskaha Biełaruskaha Kaścielnaha Kamitetu adbyłasia 7.VI sioleta pilihrymka biełarusaū katalikoū u padvilenskuju Kalvaryju. Pilihrymka vyjšla pašla nabaženstva z kaścioła św. Mikałaja i padarozie śpiavała bieł. relihijnyja pieśni. Vadziū pilihrymku i havaryū kazańni Ks. A. Stankievič. Ludziej było kala 500 asob. Prytym brali ū joj udzieł ludzi, jakija specyjalna dziela hetaha prybyli až z Šviancianskaha, Vialejskaha, Baranavickeha, Ščučynskaha, Ršmianskaha, Vaŭkavyskaha, Lidzkaħa i Vilenska-Trockaha pavietaū. Častka hetych ludziej była tak-ža na adkryčci pamiatnika K. Svajaku i akademii ū čeść jahonuju 6.VI, ab čym padajom na inšym mescy hetaha numaru „Šl. Moładzi“.

**Biełaruski Adryūny Kalendar na 1937 h.** Daviedvajem-sia što Bieł. Drukarnia im Fr. Skaryny ū Vilni ūžo raspačała druk Biełaruskaha Adryūnoha Kalendara na 1937 h.

**Z BSSR.** — Niadaūna sāvieckija ūłady pierajmienavalni Biełaruskuju Akademiju Navuk na Akademiju Navuk BSSR. Žmiena heta nazovu Akademii vyrazna śviedčyć, jak sapraüdy kamunistyja ū SSRR bajacca ūsiaho, što tolki jość biełaruskaje... navat nazovu...

## Z KRAJU

### Pałažeńie robotnickaj i sialanskaj moładzi ū našym kraju i vychad z jaho.

Biełaruskaja robotnickaja i sialanskaja moładź pieravažna małaadukavanaja abo zusim ciomnaja. Niektoryja majuć usiaho tolki dva abo try končanyja addzieły polskaj pačatkavaj škoły, redka kaho možna spatkac, kab končyū čatyry ci piać addziełu henaj škoły. Usie dobra znajem, jakuju aśvietu dajuć nam henyja niekalki addziełu polskaj škoły.

I tak žyvuć maładyja, ciomnyja i sumnyja, jak vasieńni dzień, chudyja, biazsilnyja i časta chvoryja ludzi, nia bačačy prad sabo nijakaje budučyni. Z pəsiarod robotnickaje moładzi mnoha jość biezrabetnych, a katoryja pracujuć, — nia peňnyja svajho zaútra. Sialanskaja moładź u nas pieravažna małaziamielnaja, abo biezziamejnaja. Budučy ū takim pałažeńi i nia majučy dostupu da navuki i da karystańnia z usich zdabyčau kultury i cywilizacyi, moładź časta staić na biezdarožzy, abo bludzić pa čužych darohach, nia bačačy sa-praūdnaha vychadu.

Voś-ža biełaruskaja moładź pavinna naūpierad abjadnacca ū svaje biełaruskija arħanizacyi, kab hetkim šlacham barocca za svaje pravy, za palepšańie svajho bytu. Pavinna jana supracoučać z paniavolenaj i eksploatavanaj moładździu iných nacyjanalnaściaū. Razam sa starejšymi moładź musić zmahacca za: 1) škołu ū rodnaj movie, 2) kursy dla darosłaj moładzi ū rodnaj movie, 3) pracu, 4) chleb, 5) mir, 6) svabodu.

Takim-ža šlacham idučy zmožam palepšyć svajo žycio.  
Biełavieža.

A. Stapčuk.

### Jak hulaje ū nas moładź.

v. Kurapole, Dziśnienskaha pav. Najstrašniejšym voraham naſaje moładzi žjaūlajecca samahonka: jana demoralizuje małych, niščyć ich rozum i enerhiju i davodzić da taho, što ciapier na vioscu nivodnaja badaj viečaryna nia moža abycca biaz bojki. Moładź u nas nia ūmieje, a abdurana samahonkaj i nia moža paludzku hulać na viečarynie. Ciapierašniaja viečaryna na vioscu — heta strašny abraz. Na jaje sabirajucca chlapcy, jak na vajnu, biaručy z sabo kindzały, śvincoŭki, nažy, adrazanki, spružyny i h. p.

Chata, u jakoj abyvajecca hulańnie, byvaje zvyčajna pierapoūnieni niatolki moładździu, ale i starejšimi mužčynami i žančynami z diaćmi, katoryja prychodziać pahladzieć, jak ich synki i dačuški hulajuć. U takoj chacie strašna ciesna ad ludziej i dušna ad dymu, pary i pyłu. Chłopcy i mužčyny kurać biez pierastanku, a dym ich i pył ad tancaū udychajuc

Рэдагіуе Каленія.

Выдаюць: Я. Багдановіч і А. Шутовіч. Рэдактар Я. Найдзюк

maleńkija hrudzi dziaciej, što siadziać u matak na kaleniach. Skoki moladzi adbyvajucca biestałkova, niepavažna, a z boku hledziačy, vyhladzajuć jany na niešta durnoje.

Niama tut vietlivaści chłapcoў adnosna dziaŭčat. Chłapcy nia prosiać dziaŭčat tancavać, ale prosta vyciahvajuć ich za ruki. Skačuć chłopcy ū šapkach, z papierami ū zubach, z vukrykami, z śvistami, z prytupyvańiem, biaz nijakaj uvahi, časta topčucca pa nahach dziaŭčat i kruciacc pa celaj chacie, jak dzikija. Pry tym tancujuć užo pieravažna tancy čużyja, taksama niejkija dzikija. Kali ūžo dobra razhulajucca i kali chłapcoў mocsna „ražbiare“ samahonka, dyk tady ni z siaho, ni z taho pařstaje miž imi kałatnia, pašla mordabojstva i sapraūdnaja bojka. Na hetym i kančajecca viečaryna. Pašla jaje adny jduć na toj sviet, druhija ū špitel, a trecja ū vastroh. Voś da čaho da-vodzić harełka i dzikija hulni.

Voś-ža treba apamiatacca. Treba siłu i enerhiju vykary-stać dla dobrage spravy, abo zaniacca sportam. Treba čytać dobryja biełaruskija knižki i časapisy, a jany daduć razryūku i karyść. Kali-ž hulać, dyk hulać kulturna, spakojna, naładziušy pradstaüleńie, abo lekcyju, śpiavajučy svaje pieśni i nie pardymać ruki biaz-daj prycunny na svajho brata. Bo ū praciūpum vypadku sami siabie daviadziom da zhuby. J. Kurdzionak.

### З ВЫДАВЕЦКАЙ НІВЫ

„Сучасныя Маладажоны“ — Н. П. Краснова. Зъбелару-шчыў М. Ш. Водэвіль у 1 дзеі. Бач. 14. Фармат 16<sup>0</sup>. Вільня 1936 г. Цана 25 гр.

Ёсьць гэта невялічкі харктэрны абрэзок з сямейнага жыцьця маладажона. Прадстаўляе ён у гуморыстычнай форме нязгоду, сваркі, а нават бойку маладой пары жаніхоў. У выніку непараразумен'я або хочуць разыйсьціся і адно ад другога ўцякаюць. Муж зьбіраецца ўцякаць нават дзесь за-граніцу і скаржыцца на сваю жонку ейным бацьком. Жонка-ж уцякае да бацькі мужа і яму скаржыцца. Бацькі годзяць маладажонаў, пры tym адносна жонкі бацька ейны ўжывае дзягі. Гэта дae пажаданы вынік: між маладажонамі наступае згода. На гэтym і кончыцца водэвіль. П'еска напісана жыва і ёсьць лёгкай да пастаноўкі на сцэне.

„Беларускі Фронт“—пад гэткім назовам сёлета ў м-цы чэрвені пачаў выходзіць новы беларускі палітычны месячны часапіс. Выдаўцом і рэдактарам „Б.Ф.“ ёсьць студ. В. Папуцэвіч.

„За беларускую школу“—гэткі мела назоў аднаднёўка, якую выдаў 16.VI сёлета Школьны Сакратар'ят у Вільні. Нажаль, адміністрацыйныя ўлады аднаднёўку гэту сканфіскавалі.

„Золак“ — орган маладой бел. сацыялістычнай думкі Пасыля перарыву, нядаўна выйшаў № 1(6). — Цікава зазна-чыць, што часапіс гэты, цяпер, калі праводзіцца беларуская школьная акцыя, нічога аб гэтым ня піша, а яшчэ пытаецца: чаму гэта БІГіК і ТБШ супольна вядуць гэну акцыю? — Ці-ж сапраўды рэдактаром „Золаку“ справа роднай школы ёсьць так малым фактам, каб дзеля барацьбы за яе не супрацоўнічаць?

## USIACZYNA

— U Polščy dalej adbyvajucca časta strajki i sutyčki rabotnikaŭ z paſicyjaj. I tak byli ū m-cy červieni kryvavyja sutyčki ū Krasnymstavie, Toruni, Gdyni, dzie paſla ū kožnym z hetych miestaū ad ranaū pamiorla pa 1 rabotniku. Niadaūna-ž dajšo da kryvavych sutyčak rabotnikaŭ i sialan z paſicyjaj u Lvoūskim vajavodzvje, u časie jakich ad kulaū paſicyi bylo za-bitia 11 asob i ſmat ranienych.

— U Ženevie adbyļasia narada Lihi Narodaū, na katoraj paſtanoūlena bylo skasavać ekanamičnyja sankcyi adnosna Italii. Na hetaj naradzie byu i vystupaū u abaronie Abisynii abisynski car Haile Selasie, jakoha paciešyli tolki tym, što aneksii—dałučeńnia—Abisynii da Italii Lihi Narodaū nie pryznaje.

— Saviety abvieścili projekt novaj kanſtytucyi SSRR. Šyrej ab hetym napišam paſla.

## PAŠTOVAJA SKRYNKA

Moładzi v. Kazły kala Horadni: Ab pabićci kamandantam viaskowych chłapcoў i ab jahonaj hutarcy prosim prysłać nastupnyja danya: 1) kali kamandant biu chłapcoў i dzie (data i miesca), 2) prožvišča kamandanta, abo jahony numar, 3) prožviščy i dakładnyja adrysy chłapcoў, jakija byli pabity, 4) što kamandant havaryū bjučy chłapcoў i 5) kali jość ſviędkii, dyk padajcie ich prožviščy i adrysy. Pa atrymańni hetych danyh my ūsio apublikujem i sprawu pieradamo ū Sud, a tak-ža ū Lihi Abarony Pra-vou Čałavieka i Hramadzianina. Inačaj my pamahčy nia možam. Usim pa-ciarpiešym pierasyłajem ščyru spahad.

Moładzi v. Komatava: Jak bačycie, u hetym numary sprawu de-klaracyi parušajem i biaromsia za jaje, zdajecca, zhodna i z vašymi pahladami.

B. Kamaroūskam u. Prыslanýja veršy peraglazdzeńi, adzīn z lepšykh, papravīuhy, nadrukueum. „Nařachanskí buunt“ veľmi slabý formay, mnoga pústych i nepatrébnaya dyaloga. Prы gэтym, ſmat veršau ūc' ſta prosta perarobkai z Kupaly, mašary i iñsh. Písac' Vy maglī-b, ale píšeſce samastojna i zvyarnece большую ūwagu na apraçoúku formy.

D—chu: Za prыslanых matar'jaly ſchyra džykuem, budzem karystač, jak končym d: uk noweži „Na rodnym paletku“.

A. Dumnamu: Karasnandženči nia možam nadrukawać z prychynaū cenzuralnych. Nerš slabavačen'ki, ale papravīuhy budzem staracia nadrukawać, можа navat u naſtupnym numary „Šляhu Moładzi“. Naša становіšča adnosna dæklyračy maladoga pakalenyňia něgatyvna-krytyčnae, bo dæklyračy gëna zusim vuzkaya i ū ū ſtva vyражаны належna navat mīnimalnyja žadan'nyi bel. moladzi. Prosim písac' čaſc'j.

Ucīx, kto zvyarotaū ū sprawie dæklyračy правоў maladoga pakalenyňia, prosim prachytač začemku ū gэтym numary na bach. 14.  
(Z rgučupu niastačy mieca adkazy inšym asobam damo ū № 7-8 „Sl. Moł.“)

**БЕЛАРУСКАЯ КНІГАРНЯ „НАДЗЕЯ“**  
(раней Ул. Манкевіча, яшчэ раней Беларускага Выдавецка-га Т—ва) Вільня, Астрабрамская вул. № 1 прадае ўсе беларускія knižki, pesen'nički, часапісы, kalendary, s'cenki da kalendaru i iñsh. Заказы выпаўняюцца борзда й акуратна. Хто выпісвае з knižarni „Надзея“ болей як на адну залатоўку i пры tym пасылае гроши наперад, той за перасылку па пошце ня плаціць. Выпісваючы ня болей як на адну залатоўку, трэба дадаць на перасылку 15 грашоў.

Хто выпісвае да трох зэл., можа гроши паслаць у лісьце паſtovymi значкамі. Калі-b выпісваныя knižki ci iñshaе прапалі на пошце, dyk knižarnya „Надзея“ varochaе ўсе панесенія выпіsывающим страты.